

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

4 сакавіка 2016 г. № 178

**Аб унясенні змяненняў у пастановы Савета Міністраў  
Рэспублікі Беларусь ад 22 мая 2002 г. № 651  
і ад 15 чэрвеня 2006 г. № 762**

У адпаведнасці з падпунктам 4.3 пункта 4 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 снежня 2015 г. № 485 «Аб удасканаленні аховы археалагічных аб'ектаў і археалагічных артэфактаў» Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Унесці змяненні ў наступныя пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:

1.1. у Палажэнні аб ахове археалагічных аб'ектаў пры правядзенні земляных і будаўнічых работ, ажыццяўленні іншай дзейнасці на тэрыторыі археалагічных аб'ектаў, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22 мая 2002 г. № 651 (Національний реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 59, 5/10482; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.07.2012, 5/36005):

у пункце 1:

у частцы першай слова «планавымі» замяніць словам «археалагічнымі»;

у частцы другой слова «правіл» замяніць словам «мер»;

у пункце 2:

абзац трэці выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«археалагічныя аб'екты – нерухомыя матэрыяльныя аб'екты або іх комплексы разам з археалагічнымі артэфактамі і культурным пластом (слоем), якія ўзніклі ў выніку жыцця і дзейнасці чалавека больш за 120 гадоў таму назад, захаваліся ў зямлі або на дне прыродных і штучных вадаёмаў, маюць гістарычнае, мастацкае, навуковае або іншае культурнае значэнне, могуць адпавядаць крытэрыям для надання статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, вызначаным заканадаўствам аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны»;

абзац шосты выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«археалагічныя артэфакты – рухомыя матэрыяльныя аб'екты, якія ўзніклі ў выніку жыцця і дзейнасці чалавека больш за 120 гадоў таму назад, захаваліся ў культурным пласце (слоі) або на дне прыродных і штучных вадаёмаў, маюць гістарычнае, мастацкае, навуковае або іншае культурнае значэнне, могуць адпавядаць крытэрыям для надання статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, вызначаным заканадаўствам аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, і на момант іх выяўлення не маюць уласніка»;

абзац восьмы выключыць;

абзац дзевяты лічыць абзацам восьмым;

абзац восьмы выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«арганізацыя археалагічнага профілю – навуковая арганізацыя, музей, у якіх працуюць на ўмовах працоўных дагавораў (кантрактаў) або ажыццяўляюць дзейнасць на падставе грамадзянска-прававых дагавораў фізічныя асобы, якія адпавядаюць крытэрыям, устаноўленым у падпункце 1.3 пункта 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 снежня 2015 г. № 485 «Аб удасканаленні аховы археалагічных аб'ектаў і археалагічных артэфактаў» (Національний правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.12.2015, 1/16140).»;

у пункце 3 словы «НАН Беларусі» замяніць словамі «Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі (далей – НАН Беларусі)»;

у пункце 7:

у абзацы трэцім часткі першай слова «навуковае» замяніць словам «археалагічнае»;

частку другую выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Меры па ахове археалагічных аб'ектаў распрацоўваюцца фізічнымі асобамі, на чыё імя выдадзены дазвол на права правядзення археалагічных даследаванняў.»;

у частцы трэцяй словы «спецыялістамі з кваліфікацыяй «археалаг» у адпаведнасці з атрыманым ва ўстаноўленым парадку дазвамам (адкрытым лістом) НАН Беларусі» замяніць словамі «фізічнымі асобамі, указанымі ў частцы другой дадзенага пункта,»;

частку чацвёртую выключыць;

у пункце 10:

у частцы першай:

абзац пяты выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«археалагічнае даследаванне археалагічных аб'ектаў,»;

абзац шосты выключыць;

абзацы сёмы–дзясяты лічыць адпаведна абзацамі шостым–дзявятым;

абзац восьмы выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«выкарыстанне металашукальнікаў, геарадараў і іншых тэхнічных сродкаў і інструментаў для пошуку археалагічных аб'ектаў і (або) археалагічных артэфактаў выключна фізічнай асобай, на чыё імя выдадзены дазвол на права правядзення археалагічных даследаванняў, і іншымі фізічнымі асобамі, якія прыцягваюцца арганізацыямі археалагічнага профілю, на падставе грамадзянска-прававых дагавораў або дагавораў аб арганізацыі практыкі студэнтаў для выканання падрыхтоўчых і дапаможных работ пад кіраўніцтвам фізічнай асобы, на чыё імя выдадзены дазвол,»;

частку другую выключыць;

пункты 12 і 13 выключыць;

у частцы другой пункта 14 словы «выканаўцам якіх прадастаўлена права на правядзенне» замяніць словамі «якім выдадзены дазвол на права правядзення»;

у пункце 15 словы «спецыялістамі адпаведнай кваліфікацыі, якія маюць дазвол (адкрыты ліст) НАН Беларусі» замяніць словамі «фізічнымі асобамі, на чыё імя выдадзены дазвол на права правядзення археалагічных даследаванняў»;

у пункце 16 словы «прадстаўлення НАН Беларусі іх выканаўцам права на правядзенне» замяніць словамі «выдачы НАН Беларусі дазволу на права правядзення»;

1.2. абзац чацвёрты часткі першай пункта 6 Палажэння аб парадку выдачы дазволу на выкананне работ на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях і (або) у зонах аховы нерухомах матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15 чэрвеня 2006 г. № 762 «Аб некаторых пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны» (Національний реестр правовых актов Рэспублікі Беларусь, 2006 г., № 103, 5/22474; Національний правовой Интернет-портал Рэспублікі Беларусь, 10.08.2012, 5/36091), выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«археалагічных даследаванняў пасля выдачы Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі дазволу на права правядзення археалагічных даследаванняў.»

2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з 18 сакавіка 2016 г.

**Прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь**

**А.Кабякоў**